

СПЕЦЫФІКА АКАЗІЯНАЛЬНай ПАЭЗII І РЫТУАЛАЎ, АБУМОЎЛЕНЫХ БЫТАВЫМІ СІТУАЦЫЯМІ

Узнікненне такіх ситуацый, як пажар, капанне калодзежа, будаўніцтва хаты, таксама абумоўлівала правядзенне **бытавых** ака зіянальных абраадаў. У дадзеным выпадку неабходна ўдакладненне прычын суаднясення гэтай группы рытуалаў з аказіянальной абрааднасцю. У народным уяўленні такая ситуация, як, напрыклад, неабходнасць будаўніцтва новай хаты, з'яўлялася своеасаблівым крызісам, паколькі адсутнасць свайго кута «фармулюеца як адсутнасць долі, шчасця» [1, с. 154], а будаўніцтва новай хаты – гэта «рытуальны спосаб знаходжання новай долі» [1, с. 155]. Такім чынам, згаданая бытавая ситуация з'яўляеца асаблівай, крызіснай у жыцці чалавека, і таму для яе вырашэння выкарыстоўваліся спецыяльныя магічныя сродкі і спосабы. Такімі ситуацыямі былі наступныя:

- **капанне калодзежа.** У мэтах забеспячэння чысціні і паўнаты крыніцы праводзяцца абраады, звязаныя з культам вады, з выкарыстаннем магічных дзеянняў з арэхамі, хлебам, авечай воўнай і г. д. [23, с. 140]. Капанне калодзежу – гэта мужчынская справа, а вось выбар месца для яго – жаночая, таму выканаўцамі рытуальных дзеянняў у дадзеным выпадку былі жанчыны. Для правядзення абраду выкарыстоўвалі новыя гліняны посуд, якім нарывалі авечую воўну і лусту хлеба. Гэтыя дзеянні выконваліся ў асаблівыя («крытычныя») час – пасля заходу сонца, а яшчэ да світанку высвягтлялі: «На якім месцы паклажа будзе вільгатнейшая, тое месца даець калодзежу вады больш, і смачнейшай» [23, с. 140]. Ахвяраю воднай стыхіі ў такіх абраадах выступалі своеасаблівия сімвалы плоднасці – арэхі-спарышы, якія клалі пад зрубы дзеля забеспячэння паўнаводнасці крыніцы.
- **будаўніцтва хаты і гаспадарчых памяшканняў.** Пры ўзнікненні такой неабходнасці праводзіліся абраады, накіраваныя на забеспячэнне добра га і шчаслівага жыцця людзей у новай хаце і жывёлы ў хлявах. Чалавек нязменна арыентаваўся на вераванні, звязаныя з выбарам месца для будаўніцтва, матэрыялаў на пабудову хаты, праводзіў абраадавыя дзеянні пад час за кладзін, улазін, або ўводзін, і іншыя.

Перш за ёсё абрадавыя дзеянні былі абумоўленыя выбарам месца і матэрыялу для будаўніцтва. Выбар месца быў звязаны з асобымі забаронамі: нельга было «ставіць хаты на tym месцы, дзе раней праходзіла дарога», «дзе ўжэ была сядзіба да знішчылася ад хваробы або агню» [28, с. 89], і на іншых месцах, якія былі tym ці іншым шляхам звязаныя з пэўнымі няшчасцямі і нядолямі. Пасля гаспадаром будучай хаты праводзілася своеасаблівая варажба, накіраваная на тое, каб даведацца, ці падыходзіць выбранае месца для будаўніцтва. Дзеля гэтага ён збіраў з чатырох розных палёў камяні і клаў у кутах будучага будынку. У рускай абраднасці замест камянёў выкарыстоўвалася жыта [1, с. 156]. У гэтых абрадавых дзеяннях асаблівае месца займае шанаванне продкаў: «Гаспадар кладзе шапку на дол і чытае пацеру з дабаўленнем просьбы да дзядоў – памагчы аблюбаванай сялібе. Калі праз тры дні камяні застануцца некранутымі, сяліба абрана ўдала» [23, с. 134]. З такімі ж мэтамі праводзілі і іншыя дзеянні: на ноч ставілі пасудзіну з мёдам, чакаючы, каб раніцай у ёй з'явіліся мурашы; або чыгуночку з павуком, які на добрым месцы пачынаў «ткаць кросна» [13, с. 521]. Такім чынам, выбар месца для хаты адбываецца пры дапамозе звяртання да іншага свету, што назіраецца і на далейших этапах стварэння новай жыллёвой прасторы. З гэтым звязана і ахвярапрынашэнне, якое эвалюцыяніравала ад жывой ахвяры (пейня, курыцы) да сімвалічнай, што закладвалася ў чатырох кутах, пазней у якасці ахвяры сталі выкарыстоўваць хлеб, соль, зелле, вяночкі, воўну, гроши, ладан, хвойныя галінкі і іншае. Рытуал ахвярапрынашэння ў такіх абрадах звязаны з асобай дамавіка, які ва ўяўленнях людзей быў увасабленнем продкаў гаспадароў і мог садзейнічаць багаццю і дабрабыту сям'і ў новай хаце. Звычай прынясення ў ахвяру пейня застаўся ў выглядзе прыгатавання традыцыйнай рытуальнай ежы пры закладзінах. З іншага боку, менавіта пейнню надаваліся асаблівыя здольнасці да зносін з нячыстай сілаю, якая магла ва ўяўленнях людзей пасяліцца ў новай хаце: «калі запушчаны ў хату певенъ будзе спяваць – добры знак, калі не – благі» [13, с. 533].

Сімвалічнае значэнне ў абрадавых дзеяннях, звязаных з будаўніцтвам новай хаты, меў першы вянец, які ўяўляў сабой першое абмежаванне жылой прасторы: «Усе трэскі ад першага вянца трэба сабраць у сярэдзіну чатырохкутніка, каб тое, што адбываецца па-за домам, ведалі і ў хаце, але каб невядома было на вуліцы, што робіцца ў хаце» [23, с. 136]. Са старога месца (хаты або двара) у новы дом

прыносілі камяні, якія ва ўяўленнях людзей сімвалізавалі здароўе і поспех – гэтыя дзеянні працягваюць матыў зборання (як і зборанне камянёў пры выборы месца) і вызначаюць матыў перанясення «долі» былога жылля, што пазней мае сваё развіццё ў перанясенні агню, гаспадарчых прылад і г. д.

Значную рытуальную ролю ў працэсе пабудовы ігралі майстры, якія ў сваіх працоўных дзеяннях маглі прынесці нядобрую долю для гаспадароў у новай хаце. Пры гэтым сімвалічнае значэнне мелі трайныя ўдары сякара па кутах дома. Дзеля засцярогі ад гэтага выкарыстоўвалі крыж, які ставілі ў кут з усходняга боку [13, с. 529], а таксама ўлагоджванні майстроў і наладжванне абрадавых пачастункаў. У якасці сімвалічнай ахвяры ветру пры ўсталяванні страхі выступае асвячонае яйка або медзяная дзесятка, перакінутыя гаспадаром праз хату, а потым закапаныя на месцы падзення, ці грошы, адладзеные старцам.

Такім чынам, у аказіянальных абрадах, звязаных з будаўніцтвам хаты, галоўным рытуальным атрыбутам становіцца ахвяра, якую прыносяць дзеля забеспячэння далейшага дабрабыту сям'і. Ахвяра-прынашэнне ў гэтым выпадку з'яўляецца сімвалам ачышчэння новай жыллёвай тэрыторыі чалавека. Рытуальнымі месцамі пры гэтым становіцца куты хаты, якія і пры размеркаванні ўнутранай прасторы з'яўляюцца вызначальнімі арыенцірамі. Вядучым выканаўцам рытуальных дзеянняў у абрадах выступае гаспадар хаты, што па сваім статусе лічыцца здольным да магічных зносін з дамавіком і нячысцікамі, шанаванне якіх з'яўлялася вельмі важным элементам абраднасці.

Даследчык А. Байбурын звязае засяленне новай хаты з засяленнем «свету жывымі істотамі ва ўстойлівой паслядоўнасці: жывёлы – людзі» [1, с. 170], і запаўненне ўнутранай прасторы – з запаўненнем «свету рэчамі пасля яго стварэння» [1, с. 171]. Гэтыя дзеянні былі рэгламентаваныя асаблівай паслядоўнасцю ў парадку ўзрастання рытуальнай каштоўнасці. У хаце заўсёды павінны былі знаходзіцца рэчы рытуальнага характару, перанесеняя пры перасяленні са старой хаты таксама ў строгім парадку, парушэнне якога не дапускалося. Гэты працэс быў звязаны з сімвалічным «ажыўленнем» прасторы новай хаты. З прыходам хрысціянства важнае значэнне пры перасяленні ў новую хату набылі царкоўныя атрыбуты, перш за ёсё – абрэзы. Новая хата абавязкова асвячалаася святаром, дзеянні якога таксама садзейнічалі ўстанаўленню добраі жыццёвай атмасфэры.

Такім чынам, пры будаўніцтве новай хаты вельмі важнае значэнне меў рытуальны парадак, закліканы рэгламентаваць амаль усе этапы асваення чалавекам новай жыллёй прасторы. Абрадавыя дзеянні пры гэтым маюць не толькі практычны, але ў большасці сімвалічны сэнс. «Чалавечас жылё — “малы свет”, які створаны паводле правілаў “вялікага”» [1, с. 173].

- *пажар*. Абрады, накіраваныя супраць узнікнення пажару, або каб спыніць яго пашырэнне, «каб задобрыць агонь», былі звязаныя з сімвалічнай ахвярай агню. У якасці ахвяры выкарыстоўваліся хлеб, малако, асвячонае велікоднае яйка і іншое [23, с. 85].

Ва ўяўленнях людзей сімвалам вогненнай стыхіі былі птушкі, у выглядзе якіх з'яўляліся душы продкаў. З аднаго боку, яны маглі садзейнічаць пашырэнню пажару на іншыя пабудовы, з іншага — іх неабходна было задобрыць, каб яны дапамаглі сваім нашчадкам. У аказіянальных абрадах супраць пажару шырока ўжываліся хрысціянскія царкоўныя тэксты (малітвы, песні) і атрыбыты (абразы, вербныя галінкі, асвячоная велікодная яйкі, артас, свяночная вада). Побач з гэтым у такіх абрадах выкарыстоўваліся магічныя дзеянні, заснаваныя на язычніцкім светаўспрыманні. Лічылася, што для спынення вогненнай стыхіі ёй неабходна даць ахвяру, для гэтага ў агонь кідалі хлеб, гладыш з малаком, або малаком тушылі пажар: «Як толькі загарыцца будоўля ад перуна, то яе можна патушыць толькі малаком, а ад вады яна яшчэ гарэй гарыць» [28, с. 8].

У рэлігійных уяўленнях людзей агонь лічыўся жыватворным сродкам; яму, як і дыму, попелу, вугалю, надавалі гаючыя, абарончыя і ачышчальныя ўласцівасці. Аднак пры гэтым агонь быў вельмі небяспечным і абуджаў страх і прымхлівае трапятанне.

Важным момантам у абрадах суцішння пажару было сімвалічнае агаленне галоўных удзельнікаў абраду: дзяўчына, або жанчына, павінна была распрануцца, распусціць валасы і аббегчы тройчы вакол пабудовы з поўным гладышом малака і потым пабегчы на поле, «пасля гэтага полымя не пойдзе ўшыркі, а вузкім слупом стане падымашца ўгару» [23, с. 85]. Вогненная стыхія ва ўяўленнях людзей «патрабавала» ад выканаўцы абраду сімвалічнай чысціні, што выяўлялася ў рытуальным агаленні дзяўчат або жанчын.

? Кантрольныя пытанні па тэме:

1. Раствумачце, чаму капанне калодзежа і будаўніцтва хаты адносілася да крызісных сітуаций?
2. Якія рытуальныя дзеянні выконваліся пры выбары месца для капання калодзежа?
3. Якія вераванні былі звязаны з выбарам месца і матэрыялу для будаўніцтва?
4. Якія асноўныя матывы характэрны для аказіянальных абрадаў, што праводзіліся пры будаўніцтве новай хаты?
5. Дайце характарыстыку язычніцкім элементам, якія прысутнічалі ў абрадах, звязаных з будаўніцтвам. Якія новыя элементы і сімвалы прынесла хрысціянства?
6. Вызначце семантыку сімвалічных ахвярапрынашэнняў, якія праводзіліся пры будаўніцтве новай хаты ці гаспадарчых памяшканняў.
7. У чым спецыфіка рытуальных дзеянняў, накіраваных супраць распаўсюджвання пажару?
8. Якія патрабаванні ставіліся да выкананіццаў бытавых аказіянальных абрадаў?
9. Назавіце адметнасці выкарыстання матэрыяльных рэчаў у абрадах, абумоўленых бытавымі сітуацыямі.

БЫТАВЫЯ АКАЗІЯНАЛЬНЫЯ АБРАДЫ І ТЭКСТЫ

Абрадавыя дзеянні

Над пажарам лятаюць якісь невядомыя пташкі. Яны хватаюць у дзюбы галавешкі і раскідаюць іх на другую будоўлю. Каб іх суніць, трэба трэйка абысці пожар, гаворачы: «Да вакрэнне Бог» [28, с. 134–135].

Над пажарышчам з'яўляюцца невядомыя птушкі – белыя і чорныя. Гэта – душы продкаў, якія прылящелі памагчы сваім жывым супродзічам. Хто пералічыць гэтых птушак, той даведаецца пра колькасць сваіх продкаў, прычым белыя птушкі пакажуць продкаў-пра-веднікаў, а чорныя – продкаў-пякељнікаў [23, с. 85].

Каб гаспадару і сям'і не разгубіцца і ратаваць свой набытак, трэба старацца найперш ухапіць і вынесці стол [23, с. 85].

У час пажару ў некаторых мясцінах выносяць абразы і стаяць з імі каля дома, а таксама, асцерагаючыся агню, б'юць вярбай кожны вугал у доме [13, с. 499].

Адзін з абразоў у час пажару абоносяць вакол пажарышча і кідаюць у агонь асвечанае велікоднае яйка, якое некаторыя старыя жанчыны адмыслова захоўваюць дзеля таких выпадкаў [27, с. 302].

Калі абнесці вакол ахопленай полыменем забудовы св. артас (вялікая прасфора з выявай крыжа ці ўваскрасення Хрыстова; у суботу на велікодным тыдні артас дзеляць і раздаюць вернікам як святыню, ён ужываецца разам з хрышчэнскай вадою перад пачаткам ежы) тройчы і кінуць яго ў бок, дзе няма забудовы, то вечер накіруе полымя ў той бок [23, с. 85].

Калі дом загарыцца ад запаленай печы, адзін з яго жыхароў павінен распрануцца дагала і з кавалкам артоса ў руках аббегчы тройчы вакол дома, усёй сялібы і нават вёскі, каб прадухіліць пашырэнне пажару [23, с. 139].

Пажар аббягаюць вакол з бутэлькай свянцонай вады [13, с. 499].

Як толькі загарыцца будоўля ад перуна, то яе можна патушыць толькі малаком, а ад вады яна яшчэ гарэй гарыць [28, с. 8].

Калі маланка запаліць пабудову, то такі пажар, мяркуюць, можна патушыць толькі казліным малаком [13, с. 499].

Пажар ад перуна тушаць малаком белай каровы [13, с. 500].

Каб захаваць дом ці другую будыніну ад суседняга пажару, голая дзяўчына ці маладуха аббягае тройчы з поўным гладышом малака вакол ахопленага агнём збудавання і кідае гладыш у агонь: пасля гэтага полымя не пойдзе ўшыркі, а вузкім слупом стане падымаша ўгару [23, с. 85].

Каб спыніць пашырэнне пажару, вакол ахопленай агнём пабудовы абносяць хлеб у рэшаце [13, с. 500].

Калі абнесці вакол ахопленага агнём дома хлеб, то агонь не будзе далей пашырацца, толькі трэба, каб хлеб захацеў гэтага. Некаторыя, абнёсшы хлеб вакол дома, кідаюць яго ў агонь, лічачы, што тады пажар спыніцца. Гэты звычай нагадвае ахвяру агню; відаць, тут сіла не ў хлебе, як нам тлумачылі сяляне, а ў тым, каб задобрыць агонь [13, с. 500].

Пажар тушаць, тройчы аббягаючы вакол пабудовы, пасля чаго ўцякаюць у чыстае поле [13, с. 500].

Калі здарыцца пажар, дык трэба, каб жанчына, зусім голая з распушчанымі валасамі, наўкола абегла гаручыя будынкі ды й пабегла на поле [13, с. 500].

Галаишні Пры пажары

Ой, Божа ж мой, Божа,
За што ты мянне пакараў:
Усю сіланьку забраў?
Да я ж свой век гаравала,
Да я ж век старалася, да будавалася,
А цяпер уся мая сіланька прапала –
Да Бога дымам пайшла...
Да дзе ж мне прытуліцца,
Да дзе ж мне нагрэцца,
Бо чужая хатка такая,
Як свякроўка ліхая.
І чужая печ халодная.

Пры пажары

Ох, долечка мая непагодная! [25, с. 441]
Ох, яку ж я звестачку на рабоце палучыла!
І мужык п'яны ляжыць,
І хата гарыць.
Да ж людзі вонкі разбіваюць,
Маіх дзетак спасаюць,
А ён 'шчэ з людзьмі п'яны б'еца:
Што ж вы тут стукаеце,

Мне спаць не даяце!
А таго ж не знае, што хата гарыць...
Ох, як жа ж мне з такім веку дабуці:
Гэта ж троє дзетак зато б згарэла.
А ён п'яны ляжыць,
То хай бы ж вон згарэў,
А дзетак жа ж мне шкода,
Бо ж маё сэрданька, радзіўши іх, балела.
Я կлюдзі мне рассказалі,
Што ўжэ ж крыща ўпала,
А меншанькі пад ложкам сядзіць,
То як жа ж мне на такога чалавека глянуці?
(Звяртаючыся да суседзяў)
Я ж не знаю, як вас благадарыці,
Чым буду плаціці
За ваш гэтакі труд вялікі.
Ох, мае суседзі,
Ох, мае родныя!
Дзякую вам за мае дзеткі,
Што ж вы іх мне спаслі [25, с. 441].

Замовы

Ад пажару

Цар Гарадзей,
Агнём не ўладзей,
Жаркіх іскраў не раскідай,
Пустога дыму не пускай.
Цур-амін
Стайбом дым [9, с. 38].

Ад пажару

Цар зямны, цар нябесны, цар вадзяны, цар агнявы, цар лесавы, цар дамавы, прашу я вас, малю я вас, уцішыця, уніміця [9, с. 38].

Пры пажары

Упрашаю царыкаў: жаркага огняннага, вадзянога, ветранога, паланяннага, вінагра, сікру, тура, ляснога бацьку і лясную матку. О Господзі, явіся, на помач рабу божому становіся. Упрашаю вас і ўмаляю вас, царыкаў і багатыроў. Амін [9, с. 38].

Ад пажару

Святы Іван і Хвядос, і Адам, святы Міхайла-арханій будзець вас у чыстае поле зганаць, у зялёныя лугі; будзець вам ставіць цясовыхыя сталы, будзець на сталах зялёнае віно, будзеця вы выпіваць і хароміны раба божага не чапаць. Святы Міхайла-арханій будзець задзержаць [9, с. 38–39].

Ад пажару

Ехаў Касцянцін на красным кані ў красным жупані, у красных чаботах, у красных нагавіцах і ў красной шапцы.

- Куды едзеш?
- Я еду агонь заліваці. Ты ж, Кандраці, ты ж годзі браці, а ты, Цярэшко, не кідай галавешкі.

Ішла Божа Маці сінімі марамі, зялёнымі мастамі, залатой чашачкай брала вады еты агонь заліваці [9, с. 39].

Ад пажару

Сядзіць багатырь, агромны і магучы.

Сядзь, багатырь, ні кверху, ні кнізу, ні на старану!

Над табою стаяць тучы грозныя, пад табой стаіць мора сіняе, агароджаны вы зялезным тынам.

Памяні, Госпадзі, цара Давыда, цара Касцянутына, вы ўкрацілі зямлю і ваду – украціце гэтага багатага багатыра на гэтым месце. Амінь [9, с. 39].

Ад агню

На моры, на кіяне стаіць дуб на тры і дзевяць какагоў, пад тым дубам зрублена на шэсць вуглоў хата (або авін). Святы цар Зосім стаіць на вугле святою праваю нагою, угаль апіскаець, агонь унімаець, вецер занімаець, ні пол (польмя), ні іскраў не распускаець: ні па крышах, ні па ўсіх маіх связях. Сам Ііус Хрыстос окала этага агня ходзіць і абчырчываець, і агонь унімаець, ні пол, ні іскр не распускаець. Святы Ілля прарок надзеляшчы на сіняму мору ходзіць і святою праваю рукою ваду разгарнываець, ваду чэрпываець, на агонь узліваець і агонь пагашаець. Амінь [9, с. 39].

Пры пажары

Святы Госпадзі, багаславі, і мне, грэшнаму, памажы.

На гарэ-востраві стаіць божы дом; у том домі стаяць тры посталы: Васіль і Марціній і святы Антонія, і дзержуць у руках па свячы із ярага воску, і ўпрашуюць старшага царыка Агена: унімайця вы сваіх адзінацца братоў, і самі дванаццатыя ўнімайцесь! На гарэ-востраві стаіць божы прастол; састаўлен тэй прастол ні з вады, ні з зямлі, а састаўлен прастол з пламена вогненна. Што заняў, то патрэбляй, а лішняга не чапай ва векі вяком [9, с. 39–40].

Ад пажару

Агенец мой каханы, ты ад Бога прысланы, не раскачывайся як дым! Прыслай цябе Гасподні Сын (паказаць рукой, дакуль можа ісці і, дзымухнуўшы ў той бок, загадаць): у бок, да Бога свечкай! [9, с. 40].

Ад пажару

Аганёк, аганёк ад Госпада Бога, да не даў табе Бог раскошы не гарэць, ні ўгарацца, вадой разлівацца. І даў табе Бог так гарэць, як гасподняй свячэ. Табе, хароміна, дагараць, а ты, аганёк, лажысь спаць.

Прыкрыў аганёк Мікіта, Лука, трэцья Хрыстова рука [9, с. 40].

Ад пажару

Ходзіць Алёна па полю, каменне збірае, колле забівае, далей пажару не пускае [9, с. 40].

Ад агню

У чыстым полі стаіць дубок,
Стаіць і гарыць, чым яго ўтушыць?
Прачыстым маслёнкам.
Насвентшая Матка маслёнка збірала.
Ад (імя) дробненькі агонь вылівала.

Калі паможа Госпад Бог і Насвентшая Матка, то памагу і я [10, с. 83].

Ад пажару

Тройчы з іконай абыйсці кругом хаты, прыгаворваючы: «Аўсей, збірай маіх дзяцей, не распускай, а да кучы збірай» [10, с. 83].

Ад пажару

Калі пажар, дык 3 разы з вобразам у руках наўкруга абыйдзі, і не зачэпіць цябе:

У полі гары,
На той гары стаіць цэркаў,
А ў той цэркvi прыстол стаіць,
На тым прыстоле Божа Матка ляжыць.
Прышоў яе сыночак, пабуджае:
«Матачка мая, разлюбезная,
Ці ты спіш, ці ты чуеш?»
«Сплю, сынок, сплю і ўсё чую,
Як цябе жыды павялі на вялікую муку,
З супшынкі на галаву вянок клалі,
Супшынкаю пудперазалі,
На смалову дошку распіналі,
Гвоздзікамі ножкі папрыбівалі».
Стала Маці з прыстола,
Узяла Сына за руку,
Павяла ў анастыр Божы,
З анастыра павяла на абедню,
З абедні на вячэрню,
З вячэрніе на вутранню,
Павяла паказаць яго раны
Сляпому і храмому.

І хто гэтую замову знае,
Няхай яго Госпад Бог засцерагае.
Штоб на яго агонь не апалаў,
Штоб на яго буран не задуваў,
Штоб яго вада не залівала.
Гаспод, засцеражы,
Матка Прачыста і Сын Бога [10, с. 84].

Ад пажару

Я, раб Божый (імя), хаджу кругом свайго дваровыга царства і мерію ступнямі аграду. Уладычыца Мацерь Бога нашыга, памілуй і прасці. Спасі рабоў Божых (імёны) ад агню, врыга, міча і ад усякага супыстата. Падзьмі, вецір, і пынясі попіл і полымя ні на агні харошыя, ні на лес, ні на камышы, ні на скаціну, ні нападворніху, ні на пылявуху. Слова маё цвёрдыя. Амінь [10, с. 84].

Ад пажару

Ішоў сам Гасподзь Бог цераз Сіянскую гару,

Трасцінау апіраўся, у Божай Мацеры пытаўся:

— Маці, Маці, не пускай сваіх сыноў гуляці [10, с. 85].

Ад пажару

Гэта чытаюць раз у год на Калядны тыдзень (13–19 студзеня):

«Ішлі святыя за мной, неслі чашу з вадой. Калі пажару быць, пачнуць святыя тушыць. Не гары раз, не гары два, не гары тры. Ні сёння, ні заўтра, ніколі не гары» [10, с. 85].